

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЕЎ ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

№ 210 (1177) ЧАЦЬВЕР, 11-га верасьня 1930 г.

ДОНБАС КЛІЧА!

У апошні час Донбас перажывае трывожныя дні. Крывая здабычы зменчалася і папауала ўніз. Замест 100 проц. шахты сталі даваць менш 90 проц. Так стварыўся прары.

Прычыны прарыву відоны. Лягушкі, слабая політыка-асьветная работа, адсутнасць кваліфікацыі чалавека, цікучасць, неорганізаванасць рабочага забясьпечання, няуменне організаваць работу—вось што нарадзіла прары.

Партыя рашуча ўдарыла па тых, што зрывалі выкананіе вытворчай программы. На каменна-угольных участках кінты політыка-асьветы сілы. Галаваціны і дэворганізація рабочага забясьпечання чакаюцца пад суд. І ў гэтых кінтах лінія на забясьпечанне шахтёрскіх раёнаў паступова выраўняецца. Але-ж пытанне аб рабочай сіле для Донбасу падышаму стаіць востра.

— Даёш рабочых! — патрабуе Донбас.

Украінская паўмільённая армія комсамолу з бальшавіцкай упартасцю і настойлівасцю бярэцца зіквідацію прарыву ў выкананіі гаспадарчых плянаў.

Выкананіе пляну Донбасу стаіць у залежнасці цэлы шэраг іншых: алін прамысловасці.

За Донбас—усесаюную качагарку—павінен алацаціца кожны комсамолец, кожны, каму дорага кандыдата, хто адданы партыі і саюдзейскай уладзе.

ЦК ЛКСМБ пастараваў мобілізацію для работы ў шахтах Донбасу 2000 комсамольцаў. Мобілізацію треба закончыць к 1-му кастрычніку.

Тэрмін не вялікі. Нездобчона працоўці максімуму енергіі, гнуткасці і чоткасці, для таго каб развёрстку выкананія корміну.

РК комсамолу павінны ў самым першым парадку разгарнуць работу па мобілізацыі, пастаўішы на надежную вышыню соцыяльныя сіл.

Пасылаць треба політычна-устойчывых комсамольцаў, працівушых сабе на работе, з ліку рабочай, бандіцкі-батракскай, колгаснай, неініціаціўнай моладзі.

Треба пастаўіць над строгімі кантрольнымі парадкамі грамадзкасці мобілізацыю, не дапусціць тых, хто не падыходзіць і па становішчы здароўя і па сваіх пыткі-маральных якасцях для работы ў Донбасе.

Треба рашуча ўдарыць па вышыніх клясавага ворага, які імкненне перашкодзіць мобілізацыі, зачарківаць яе панічнымі чуткамі, буржуйкамі або пісцівых цікавасціх у Донбасе. Треба з усіх сіл вынуждзіць рабочыя сілы. Комсамол усіго Сюзу лепшых сваіх комсамольцаў кіде на Донбас.

Толькі пры чоткай работе, пры чоткай організаціі пасадак, адпраўкі будуть пазбегаўты зрывы, не-пастаўкі і перабоі.

РК ЛКСМБ павінны дакладна ўказаць тэрміны закончыць мобілізацыю, дастаўці мобілізаваных пунктаў пасадак, указаны ў пасадце ЦК ЛКСМБ.

Ударнымі тэмпамі павядзем мобілізацыю комсамольцаў! У тэрміні адпраўкі 2000 малых гарнізоў у Донбас, які штурмуючыступы да 3-га году пяцігодкі

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	:	:	30 кап.
3 месяцы	:	:	90 "
6 месяцев	:	:	180 "
1 год	:	:	300 "

АДРАС РЭДАЦІІ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38

Тэлефон: рэдактара—7-25,

секретары—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:

Комсамольская 25, телефон: № 903.

ГOD VYDANIA.

Кошт асобнага № 2 кап.

УСІМ ЮНКОРАМ, БРЫГАДАМ "ЧЫРВОНАЙ ЗМЕНЫ"

Чакаем ТЭРМІНОВЫХ паведамленняў
аб ходзе мобілізацыі на ДОНБАС

Ганьбуйце адстаючых,
падзягвайце непаваротлівых!..

МАЛАНКА

ДАЁШ ДОНБАС!

Пункты пасадак

1. Менск... пасадка а 9 гадзіне.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Вузідзенскага, Койданаўскага, Сымілавіцкага, Заслаўскага, Смалевіцкага, Барысаўскага, Халопеніцкага, Плещча піцкага, Бягомльскага, Лагойскага, Фрунзіцкага і Кастрычніцкага раёнаў.

2. Асілавічы—пасадка а 12 гадзіне.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Старобісіцкага, Чырвона-Слаходзкага, Слуцкага, Капыльскага, Граскага, Любанская, Стара-Дароскага, Пухавіцкага, Чэрвеньскага, Гродзянскага і Асілавіцкага раёнаў.

3. Бабруйск — пасадка а 2 гадзіне.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Глускага, Парыцкага, Клічаўскага, Сывілацкага, Бярэзінскага, Бабруйскага раёнаў.

4. Калінкавічы—пасадка а 5 гадзіне.

Сюды накіроўваюцца наступныя раёны для адпраўкі ў Гомель, дзе ад'яднаюцца ў эшалёнах: Нараўлянскі, Юрэвіцкі, Мазырскі, Лельчыцкі, Туроўскі, Петрыкаўскі, Жыткавіцкі, Капаткевіцкі, Азарыцкі, Камаровіцкі, Калінкавіцкі.

5. Гомель—пасадка а 6 гадзіне.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Камарынскага, Церахоўскага, Лоеўскага, Брагінскага, Хойніцкага, Рэчыцкага, Увараўскага, Буда-Кашалеўскага, Веткоўскага, Чачэрскага, Гомельскага раёнаў.

Пункты адпраўкі другога эшалёна

Другі эшалён адпраўляецца па наступнаму маршруту: Полацак—Віцебск—Ворша—Магілёў—Жлобін Гомель 30-9-30 г. у 12 гада.

1. Полацак—пасадка а 9 гадзіне.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Ушацкага, Улацкага, Ветрынскага, Валынецкага, Дрысенскага, Расонскага, Асьвейскага, Попацкага раёнаў.

2. Віцебск—пасадка а 11 гада.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Бешанковіцкага, Высачанска-Глускага, Лавынскага, Суражскага, Межынскага, Гарадзенскага, Сіроцінскага, Віцебскага раёнаў.

3. Ворша—пасадка а 12 гада.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Мисціславскага, Расынскага, Дрыбенскага, Дубровенскага, Капыльскага, Круглянскага, Коханаўскага, Крупскага, Талочынскага, Чарейскага, Чашненскага, Сененскага, Дзельскага, Багушэўскага, Аршанскага раёнаў.

4. Магілёў пасадка а 2-й гадзіне.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Быхаўскага, Чачэвіцкага, Лупалаўскага, Бялыніцкага, Шлоўскага, Магілёўскага раёнаў.

5. Жлобін—пасадка а 5 гада.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Рагачаўскага, Кармінскага, Журавіцкага, Жлобінскага раёнаў.

6. Гомель—пасадка а 7 гада.

Сюды накіроўваюцца мобілізаваныя з Крычаўскага, Чарыкаўскага, Клімавіцкага, Прапойскага, Краснапольскага, Чавускага, Касцюковіцкага і Хоцімскага раёнаў.

КОМСАМОЛЬСКІ ЭШАЛЁН — ДОНБАСУ

ШАХТЫ ДОНБАСУ ЧАКАЮЦЬ БАЙЦОУ!

Лепши падарунак
комсамолу Украіны

Менск—Донбас

На першага кастрычніка
закончыць мобілізацыю

20 верасьня а 12 гадзіне адпраўляецца першы штурмавы

Дамо 2000 гарнякоў Донбасу!

Былая Менская акруга

Гарадзецкі раён—15 чал., Бары-

(горад)—25 чал., Быхаўскі—20, Бялыніцкі—15, Журавіцкі—10, Кармінскі—13, Касцюковіцкі—30, Клімавіцкі—30, Краснапольскі—15, Крычаўскі—10, Лупалаўскі—15, Прапойскі—10, Хоцімскі—10, Чавускі—15, Чачэвіцкі—15, Чарыкаўскі—15, Сымілавіцкі—15, Віцебскі—15, Віцебскі раён—40, Бешанковіцкі—25, Высачанска-Глускі—20, Гарадзецкі—40, Лавынскі—20, Межынскі—10, Сіроцінскі—15, Суражскі—15, Сеньненскі—25, Чашненскі—15, Шлоўскі—15. Усаго 300 чал.

Былая Аршанская акруга

Аршанскі горад і раён—40, Бар-

гушэўскі—10, Граскі—15, Дры-

біскі—10, Дубровенскі—15, Ко-

пыскі—13, Коханаўскі—15, Кру-

глянскі—10, Крупскі—10, Лядні-

скі—10, Міціслаўскі—16, Ра-

шыніскі—10, Талочынскі—15, Чэр-

веньскі—13. Усаго 233 чалавек.

Былая Магілеўская акруга

Магілеўскі раён—35, Азарыцкі—

10, Жыткавіцкі—10, Калінкавіцкі—10, Капаткевіцкі—10, Ка-

ралінскі—10, Дзельчыцкі—10, Нар-

аулянскі—10; Петрыкаўскі—10, Тураўскі—10, Юрэвіцкі—10. Усаго

135 чал.

Былая Віцебская акруга

Віцебск—75, Віцебскі раён—40,

Бешанковіцкі—25, Высачанска-Глускі—20,

Гарадзецкі—40, Левінскі—20,

Межынскі—10, Сіроцінскі—15, Су-

ражскі—15, Сеньненскі—25, Чаш-

ненскі—15. Усаго 300 чал.

Былая Бабруйская акруга

Бабруйск—50, Чырвонаслабодскі—

15, Сывілацкі—13, Старобісіцкі—

16, Старадароскі—10, Слуцкі—

25, Рагачаўскі—30, Парыцкі—

Бясчынствы працягваюцца!

ЗАСОЛКА ГУРКОЙ НА ЗІМУ САРВАНА

Пара нарэшце палажыць канец безгаспадарнасці і безадказным адносінам да рабочага забесьпичэнія

Мы яшчэ раз заклікаем рабочых Менску ўзяць на грамадзкі буksір работу МЦРК

Яшчэ вядоўна наша газета шэрагам артыкулаў сыгналізавала аб прарывах і фактах простага шкодніцтва, якія мелі месца ў МЦРК.

На падставе гэтых матар'ялаў некаторых «спеці» - шкоднікаў прокуратура пасадзіла на лаву падсудных і некаторыя з іх, як Бужын, Бяроўскі і інш., жорстка пакараны пролетарскім судом.

Здавалася-б, што ўсе гэтыя сыгналы аб прарывах у пытаннях рабочага забесьпечання павінны быті стаць пеўным вуровам для кіраўнікоў Цэрабкоопу.

Але-ж мы базым вус'м адваротнае. Ні тыя прарывы, аў якія так шмат біў трывогу беларускі друк і ў прыватнасці «Чырвоная Зімена» і «Савецкая Беларусь», ні прыцягненне да судовай адказнасці некаторых шкоднікаў і суправае іх пакаранне нічаму не навучылі.

Вось факты:

Заданыне выканалі на 27,9 проц.

Цэрабкооп даў заданыне Людаманцкаму засолачнаму пункту заміну на зіму 5000 бочак гуркоў, што ў складзе 350.000 кілограм.

На сёньнешні дзень засолена і апушчана на зіму ў ваду 1399 бочак, альбо 97.930 кілограм.

Гэтая дзве літбы як на траба-лешп съведчыць аб tym, што, на глядзячы на ўсе плянавыя меркаваныя спэцыялісты ў МЦРК, заданыне па засолцы выканана ўсяго толькі на 27,9 проц.

Гэта гаворыць аб tym, што спра-ва з засолкай гуркоў на зіму сар-вана.

50 проц. гуркоў ідзе ў брак

Чым-жа тлумачыцца такое віл-зарна недавыкананье плянавых заданій? Чым-жа тлумачыцца такі ганебны прарыў у спраде засолкі гуркоў на зіму, якім-б крамы і стаюць МЦРК маглі-б забесьпеч-ваць спажыўца?

Тлумачыцца гэта зусім не б'ек-тыўнымі прычинамі, ва юкія лю-бяць снасладца Цэрабкоопскія працаўнікі.

Гэта тлумачыцца tym, што спра-ва з загатоўкай гуркоў праходзіла недапушчальна дрэнна. Загатоў-шчыкі, якія працаўнікі на ми-сцохі, адносяліся да сваіх аба-візкай злачынна дрэнна.

Вызначаных заданіяў яны ў большасці па выканані. А калі і стараліса выконваць, гонячыся за колькасцю, дык нікай увагі не звязралі на якасць, на сваечасо-вую дастаўку гуркоў па прызна-чэнню.

У выніку мы маём такі факт,

што больш 50 проц. прыбываю-чых гуркоў ідзе ў брак. Гэта значыць, што яны ні ў якім ра-зе не могуць быць выкарыста-ны для харчаванья.

А колькі-ж гэта каштую грошай? Вылічэннем пушчаных на ведер грошай павінны заніцца зафік-савленныя органы.

«Мы на рым вам браць гуркоў, бо іх нельга есьці»

Тав. Клютко—загадчык Людаманц-кага засолачнага пункту—адкрыта

Уборка гародніны



дарніца колгасу «Гарапашнік»
(Пухавіцкі раён)

запілле, што ўсяго калія 15 проц. гуртоў, якія пацупаюць на пункт Цэрабкоопскай базы можна выкарыстаць для засолкі на зіму.

Калі 35 проц. пацупаючых гур-коў ідзе пад маласол. На сёньнеш-ні дзень на Людаманцкай базе зна-ходзіцца 532 бочкі маласолу альбо 37240 кілограм. Вялікая колькасць маласолу маецца і на базе МЦРК.

Аднак, на глядзячы на гэта, нашы крамы і сталоўкі ё с забесьпечаўца патрэбнай коль-касцю гуркоў, і часта па даю-ща гуркоў дрэннае якасць.

Бывае, самі працаўнікі культур-най чайнай МЦРК, па просьбе спа-жыўца даць гуркоў, адказваюць:

«Мы на рым вам браць гур-коў, бо іх нельга есьці»

Чым гэта тлумачыцца?

Гэта тлумачыцца tym, што ма-ласол стаць больш прызначанага тэрміну з-за того, што лаўкі ў большасці зусім не даюць залівак і гэтых гуркоў, проці волі засолачнага пункту, павінны пасавацца.

— Калі я прашу кіраўніка ЦРК, — гаворыць т. Клютко, — пры-сылаць штодня да 5. падвод для развозкі маласолу па крамах, дык прысылаю ў ўсяго адну падводу а бываюць дні, калі падводы і зусім ня прыбываюць.

І зноў такія цыціць на ведер дзяржайныя гроши дзякуючы галавацяцству МЦРК. Гуркі гні-юць не даходзячы да спа-жыўца.

А ўсё-ж такі, ці будзе да зімы выканана заданыне ЦРК па засолцы гуркоў?

Адкажам на гэта словамі загадчыка Людаманцкага засолачнага пункту т. Клютко:

— Заданыне па засолцы гу-коў на зіму выканана не будзе. Нам засталося засаліць яшчэ калія 252070 кілограм. Такой колькасці мы, бязумоўна, ні ў якім разе засаліць на змо-жжам таму, што зараз гуркі для засолкі амаль што не паству-паюць.

Вось якое мы маём становішча з засолкай гуркоў.

Пачынаюцца халады, гуркі пера-стаюць расьці.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грам, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

«Вопыт» галавацяцства МЦРК

Вельмі харэчарны яшчэ адзін факт галавацяцства з боку МЦРК.

Калі адзін спэцыяліст па-прадаў, што царніковых гуркоў ні ў якім разе саліць нельга, яны сапсуюцца, Цэрабкоопскай базы раёнікі в гэтым не згадваліся замест засаліць адну бочку дзі-спробы, засалілі цэлыя 20 бочак.

І патыліцы не пачухалі галава-цяць піцы ЦРК, выкідаючы ў памы-ніцу 1400 кілограм гуркоў.

Такія «вопыты» МЦРК каш-туюць не малых грошей. А паведомленыя органы павінны зас-цікавіцца гора-кіраўнікамі МЦРК, па віне якіх прароблены такі вопыт.

А што-ж робіцца з загатоўкой на зіму капусты?

Недзе ў Цэрабкоопскіх га-бітах яшчэ толькі складаюцца пусныя пляны.

А калі гатыя пляны съвет уб- чаць, калі яны пападуць у ру-ки загатоўчых організацый, — гэта по-ні што нікому невядома.

Амаль усе чаны патрэбныя зас-каваскі капусты і па сёньнешні дзень заняты гуркамі.

— Аб капусьце, аб яе зага-тойцы і заскавасці, — назначае т. Клютко, — яшчэ нікто нічога не гаворыць.

Відаць і з капустай здары-ца тое-ж с мае, што і з гур-камі.

Пляны, якія яшчэ недзе па-рхтуваюцца ў Цэрабкоопскіх дэбрах, на будущу выкананы.

Так надалей быць можна

Мы патрабуем ад МЦРК прыняць усе заходы для таго, ѿ-заскавасці нарыхтоўку капусты і выканана плянавы заданыні засолкі.

Справа з нарыхтоўкай гародніны і садавіны паогул праходзіць недапушчальна дрэнна. Пры такіх тэмпах, якія іспытуюцца па сёньнешні дзень, — можна ьмола сказаць, што загатоўка этих продуктаў будзе сарвана.

Трэба, каб адпаведныя орга-ны прыцягнулі віна-таты кіданы на ведер дзяржайных гроши да супрацьвудаў.

Сігнал аб зрыве засолкі гуркоў павінен моцна прагучыць ўзўянця зацікаўленасці і пат-тых, і профсаюзных, съледчых організацый.

Пара нарэшце палажыць на-ці такім недапушчальнам фахтам, якія сыштэматычно паўтараюцца МЦРК.

Ал. АДАШЧЫК, ШТЕЙНГАРТ

Павялічым пасяйную плошчу!



Пакажце на спраде, як ажыццяўля-юцца вами заключаныя ўмовы на со-ціяльна-істотнае спаборніцтва, пакажце работу сваіх ударных рот батальёну і палкоў.

Правядзенце ўсе манэўр пад знакам разгорнутага соціяльна-істотнага спаборніцтва. Паядзенце що-больш ращучую барацьбу з праівамі гульта свіа, нехайнасці, ні обгасумленія адносін да вучобы, узбраенія і машын.

Таварыши рабочыя, колгаснікі і бядніца-сердніцае сялянства!

Дапамажэце пасльяхаму правядзен-ні мізуру.

Умацоўвайце нес-ную сувязь з Чырвонай арміяй, навучайтесь самі вайсковай справе.

Організуйце спаборніцтва з чырво-наармейскімі часткамі на ліквідацію праів ру-гуру.

На ведерах, на плянавыя засолкі, на засолкі гуркоў.

Пакажце на засолцы гуркоў на зіму выканана не будзе. Нам засталося засаліць яшчэ калія 252070 кілограм. Такой колькасці мы, бязумоўна, ні ў якім разе засаліць на зможжам таму, што зараз гуркі для засолкі амаль што не паству-паюць.

Але якое мы маём становішча з засолкай гуркоў.

Пачынаюцца халады, гуркі пера-стаюць расьці.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

Калі засолачнаму пункту і Ѹасцца засаліць яшчэ некалькі соцень кіл-грамм, дык гэта ні ў якім разе не падлепшыць справы.

</

ЗАКЛІК ПАРТЫ ПАЧУТЫ

КОМСАМОЛ ФОРМІРУЕ БАЯВЯЯ ДРУЖЫНЫ І БАТАЛЬЕНЫ НА ЛІКВІДАЦЫЮ ПРАРЫВАЎ ДРУГОГА ГОДУ ПЯЦІГОДКІ

Абавязацельствамі не пакідаць фабрык і заводаў да канца пяцігодкі, адмаўленнем ад выхадных дзён, звыштэрміновай працай на прадпрыемстве адказвають комсамольцы на заклік партыі

**Уперадзе менскія комсамольцы. Чакаем данісеньня ў і зводак комсамольцаў Гомелю, Віцебску, Барысава, Нова-Беліцы, Рэчыцы, Бабруйску і ўсіх куткоў Беларусі
ДАЛУЧАЙЦЕСЯ ДА ЗАКЛІКУ „КАСТРЫЧНІКАЎЦАЎ“**

Дарагія таварышы!

Адозвай ЦК УсекП(б) партыі [заклік]ала ўсю рабочую клясу пачаць штурм праравы ў на фронце выкананіне прамфінплану 2-га году пяцігодкі. Комсамол павінен, як і заўсёды першым адгукнуцца на заклік партыі і паказаль вузор бальшавіцкай адданасці і георізму ў барацьбе з 100% выкананіне і перавыкананіне прамфінплану быгучага году з тым, каб забясьпечыць выкананіне грандызных задач 3-га году пяцігодкі.

Для дэтальнай прарапоўкі і правядзення ў жыццё адозвы ЦК УсекП(б), ЦК КП(б)Б і ЦК УсекЛКСМ комсамольскія колектывы швейнай менскай ф-кі „Кастрычнік“ уносіць прарапанову і выклікае ўесь комсамол Беларусі наладзіць мітынг-прараклічку дапамогі адстаочым у выкананіні колектывам промфінплану.

Конкрэтнымі пытаннямі мітынгу-прараклічкі выстуўляем:

1. Прарапоўка і ўдзел комсамольцаў і рабочай моладзі ў складаніні сустречных прамфінплану, на забясьпечаніи програмы 3-га году пяцігодкі.

2. Стаковішча выкананіні прамфінплану за два гады пяцігодкі і асабіўна за апошні квартал быгучага году;

3. Стаковішча соцспаборніцтва, і ўдарніцтва (организацыі ўдарных батальёнаў і энтузіастікі, барацьба з ілжэ-ударніцтвам, новы заклік імя 3-га году пяцігодкі і г. д.)

4) Барацьба з цяжкасцю рабочай сілы;

5. Пераклічка з падшэфнымі рабочамі і аказаніне дапамогі ім у організацыі сустречных плинаў хлебазагатавак;

6. Комсамольскі кантроль над рабочым забясьпечанінем (примацаваніе паасобных комсамольскіх організацый, колектываў і ячэек да паасобных органаў забясьпечанія выкананіне грандызных задач 3-га году пяцігодкі).

Мы ўносім прарапанову КіМ'у аб авбішчэнні 1-га кастрычніка днём міжнароднага сьвята ўдарнай пяцігодкі.

Мы заклікаем ўсю Беларускую організацыю падтрымадзь нашу прарапанову і як мага хутчай, па-баяваму, распачаць гэты мітынг. Будзем вучыцца на вонце лепшых, дапамагаць адстаочым, як па-сараўднаму змагацца за прамфінплан, за пяцігодку, за соцыяльны.

Будзем заўсёды памятаць заклік партыі: — „Усе сілы партыі, усе сілы рабочае клясы на выкананіне прамфінплану, на забясьпечаніи програмы 3-га году пяцігодкі“.

Будзем-жа достойнымі званіні чырвонаштандартных комсамольцаў-зменіцай з усімі сілай і энтузіазмам кінемся ў бойку з праравы.

З комсамольскімі прывітальнем комсамольскія колектывы ф-кі „Кастрычнік“.

Фрунзэўка организуе дывізію энтузіастыкі

Конная з дні інформаваць РК і „Чырвонай Зымены“ аб ходзе ліквідациі праравы

Іншайчора адбылося пазачаргове наследжальне буро Фрунзэўскага райкому ЛКСМБ па пытанню рэалізацыі адозвы ЦК УсекП(б) і ЦК УсекЛКСМ.

— Бюро абавязала ўсе ячэйкі склікаць пазачарговыя сходы комсамольскай і рабочай моладзі для прарапоўкі адозвы і вызначэння конкретных мерапрыемстваў для правядзення яе ў жыцці.

Выклік комсамольскага колектыву фабрыкі „Кастрычнік“ на пераклічку-мітгаг для дапамогі адстаочым прадпрыемствам у выкананіні прамфінплану — буро РК адобрала. Да 1-га кастрычніка ухвалена організацыя у раёне дывізію энтузіастыкі.

— Бюро абавязала ўсе ячэйкі праз кожныя тры дні інформаваць райком і рэдакцыю „Чырвонай Зымены“ аб ходзе ліквідациі вытворчых праыват і практычнай реалізацыі адозвы ЦК УсекП(б), ЦК КП(б)Б і ЦК УсекЛКСМ.

Для дапамогі ячэйкам у разгортанні работы па складанію сустречных прамфінплану буро ухвалена мобілізацыя 25 чалавек актывістых раёну.

Не пакінем міліцэйскі пост да канца пяцігодкі

Абгаварыўши на мітынгу адозву ЦК УсекП(б) і выклік комсамольскага колектыву фабрыкі „Кастрычнік“ ячэйка ЛКСМБ 1-га аддзялення міліцыі разам з беспартыйнай моладзьдзю прымае выклік „Кастрычнікаўцаў“ і вызначае наступныя пункты ў ажыццяўленіі адозвы ЦК:

— Склікаць агульна-міліцэйскі зыёт ударнікаў, дзе абгаварыць стан працы-цизыліні і вынікі барацьбы з ілжэ-ударніцтвам. Правесці работу па вяроўку ўдарнікаў у брыгады імі 3-га году пяцігодкі.

— Абгаварыць агульна-міліцэйскі зыёт ударнікаў, дзе абгаварыць стан працы-цизыліні і вынікі барацьбы з ілжэ-ударніцтвам. Правесці работу па вяроўку ўдарнікаў у брыгады імі 3-га году пяцігодкі.

Ліквідуем праравы, узмацнім вайсковую падрыхтоўку

Удзельнікі МЮД аўсікага вечару ў сваіх разоляціях пішуць: У днень 16-га МЮД'у мы, комсамольцы Аршанскаага вузла, абицаем зрабіць наступнае па ліквідациі вытворчых праравы:

— Хутчай давесці да мас адозву ЦК аб ліквідациі праравы. Орга-




Ударнік-чыгуначнік т. Іваноўскі (ст. Менск, МББ чыг.).

навацаць брыгады і пасты імі 16-га МЮД'у, якія-б можна было перакінуць на ліквідацию затораў і ўсліх іншых зыўязак на чыгунцы.

Організація цягніковых і кандуктарскіх брыгад, якія павінны паказаць прыклад работы. Для ахопу моладзі ўдарніцкім рухам ажыццяўціць набор ударнікаў імі 3-га году пяцігодкі.

Брыгада Ч. З.



Варшты, шпарчай!

У Воршы на турбууюца Адозвы ЦК прарапоўваць не пачыналі

Наша брыгада на Аршанскім чыгуначным вузле 7-га верасня правіла „налёт“ на ўстановы г. Воршы і чыгункі па ліквідациі праравы на вытворчыя схілы, у звязку з адозвой ЦК УсекП(б). Вынікі налёту досыць сумныя. Вось што пішута вашы юнкоры:

Ненаторыя сэкратары парт. і комсамольскіх ячэек да гэтага часу нават ня ведаюць аб дырэктыве і піякай растлумачальнай працы не правялі. Узварчы, пасыла налёту, на чыгунцы пачалі варушыцца. Быў склікан пазачарговы сход рабочых для абгаварэння адозвы. 8-га верасня адозва абгаварвалася на цахавых сходах і на буро комсамольскага колектыву, разам з актывам.

Гарадзкая организацыя яшчэ не раскачалаася на хутчэйшае абгаварэнне і реалізацію адозы ЦК.

Ц. В.

Кобрын не комсамолец, а дзэртэр

Комсамолец Кобрын з ячэйкі дражджавага завода „Пролетары“ сваім паводзівамі зрывае дырэктывы партыі ў выкананіні прамфінплану.

Ён за кароткі тэрмін сваі працы на заводзе (тры з лішнім месяцам) разоўніў працу прапуліцаў больш адказнасці і замест агульных слоў уносиць конкретныя і чаму-небудзь дабавляючыя пункты. Гэтымі педагогічнічні, на наш погляд, хібіцкімі пункты прыведзенай вышэй разоляції — аб лепшага ахове, працягласці і аб барацьбе са шкоднікамі рабочага забясьпечанія. Треба белакладна конкретызаваць гэтыя пункты, інакш іны не ўяўлюць піякай вартасцьці.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго да працы.

Комсамольская ячэйка ёднала аб гэтім, але піяк не злагавала. Трэба гаціцца з комсамолу тыпу Кобрынскага, які зрывае працы-цизыліні, што адміністрація не дапусціла яго

Кітай

НОВЫЯ ГЕРОІЧНЫЯ ПЕРАМОГІ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Упартым наступленнем чырвоных атрадаў занята шэраг буйнейших гарадоў

У паветах Пінхэ і Юньши утворана савецкая ўлада

За апошні час н-зіраеца буйны рост сялянскага паўстанцкага руху

ШАНХАЙ, 8. Комуністычнай нелегальнай газета "Хунцы Шы Бао" прыводзіць шэраг вестак аб далейшым руху чырвоных армій у розных праўнічых поўдня Кітаю.

Чырвоная атрады занялі павет Сопін праўнічы Цзянсу, які знаходзіцца па суседству з паветам Сучжоу, захопіўшы да ўрадавых войск 3000 вітавак.

Павет Лянсан, які знаходзіцца на захадзе Сучжань, таксама заняты чырвонай арміяй. У павете Сыян (праўнічы Аньху) мясцовыі сяляніні і паўсташымі салдатамі ванкінскай арміі организаваны чы вонармейскі атрад. Атрад налічвае 600 чыноў.

На вестак кітайскіх газет, атрад руху наступлены на павятозы горад Сыян.

За апошні час на іраеца бурны рост сялянскага паўста ца а руху. У сярэдні часты праўнічы Чжэцзян мясцовыі сяляніні атрады ўмаца алеіся, як у якіх, так і у коўканых адносінах. Упрымку комуністичных сироў іх вельмі моцны.

Чырвоная а. мі захапіла павет Пінхэ (на мяжы праўнічы Гуандун і Фу-Цзян) і разбрала мясцовыі войскі (паветы Фу-Цзэн і Хунсан праўнічы Цзянсу) і стварыла савецкую ўладу. Проявілісь разьвіццем рабочага руху ў Нанкіне.

Надаўна ў горадзе быў організаваны саюз рышт, які забяспечыў забастоўку і выставіў патрабаваньне аб павышэнні зарплаты.

Нанкінская ўлада арыштавала 30 кіраўнікоў саюзу, узбудзіла прасльедаванье супроць 300 членоў саюзу і выслала некалькі сот рышт з гораду. У сувязі з выкryццем у казарме ванкінскага гарнізону комуністычных проклямаций, арыштавана некалькі дзесяткаў салдат, якія, заўажыўшы рух сирод рабочых тэлеграфу, падрыхтоўвалі забастоўку. Нанкінская ўлада арыштавала шэраг работнікаў тэлеграфу.

Пасланы з Кантону марак перайшлі на бок чырвоных.

ПЭЙПН, 9. Агентства "Сымбун Рэнга" паведамляе, што чырвоныя часцы знаходзіцца ўжо ў прадмесці Шашы (паўднёвы Хубэй).

ПЭЙПН, 9. "Сымбун Рэнга" паведамляе, што ў Ханькоў уведзены стац асады.

ШАНХАЙ, 8. Па паведамленью комуністычнай нелегальнай газеты "Хунцы Шы Бао" ванкінская ўлада занепакосне разьвіццем рабочага руху ў Нанкіне.

Надаўна ў горадзе быў організаваны саюз рышт, які забяспечыў забастоўку і выставіў патрабаваньне аб павышэнні зарплаты.

Нанкінская ўлада арыштавала 30 кіраўнікоў саюзу, узбудзіла прасльедаванье супроць 300 членоў саюзу і выслала некалькі сот рышт з гораду. У сувязі з выкryццем у казарме ванкінскага гарнізону комуністычных проклямаций, арыштавана некалькі дзесяткаў салдат, якія, заўажыўшы рух сирод рабочых тэлеграфу, падрыхтоўвалі забастоўку. Нанкінская ўлада арыштавала шэраг работнікаў тэлеграфу.

XVI МЮД ЗА МЯЖОЙ

РЭВОЛЮЦЫЙНЫЯ ВЫСТУПЛЕНЬІ МАЛАДЫХ ПРОЛЕТАРАЎ

Грандыёзны комсамольскі мітынг у Шотляндыі. Бурныя мітынгі і дэманстрацыі адбыліся ў розных раёнах Францыі

БАЯВЯ ВЫСТУПЛЕНЬІ ВЕНГЕРСКІХ ПРОЛЕТАРАЎ

ВІНА, 7. Па паведамленіях з Будапешту, там 6-га верасня ўвечары адбылося некалькі дэманстрацій у рабочых раёнах.

Дэманстрацыі адбыліся, на глядзінчы на ўтвораныя за апошнія дні масавыя арышты і наперакор мерапрыемствам паліцыі па падрэджаючым Мюдаўскім выступлеўні.

Ужо з раніны паліцыя ўтварыла налёт на рэдакцыю рабочай часопісі і арыштавала там 27 чалавек.

Першай дэманстрацыі, у якой удзельнічала некалькі сот маладых рабочых адбылася ў 6 гадзін вечара. Дэманстранты адмовіліся падначаліцца патрабаваніям паліцыі і не разышліся. Тады паліцайскія в голымі шаблімі напалі на рабочых і арыштавалі 116 чалавек.

Арыштаваных тут-же закавалі ў кайданы і на грузівіках вакіравалі ў паліцію.

Пасля гэтага адбыліся яшчэ дзве дэманстрацыі. Агульная колькасць арыштаваных вечарам 6-га верасня дасягнае 250 чалавек.

Усяго ў сувязі з МЮДам за апошнія дні ў Венгрыі ўтвораны шматлікія арышты. У адным толькі Будапешце арыштавана 450 чалавек.

ЛЁНДАН, 8. У буйнейшым праўнічым цэнтры Шотляндыі ў дзень МЮД'у адбыўся грандыёзны комсамольскі мітынг.

ПАРЫЖ, 9. Мітынгі і дэманстрацыі ў дзень 16 МЮД'у адбыліся ў розных раёнах Францыі.

У Тулёне, Марселе і Ліможы адбыліся мітынгі, на якіх прысут-

нічала па некалькі соцень маладых рабочых. Вынесены разольці супроць падрыхтоўкі новай імперыялістичнай вайны, супроць рэпресій у стаўніку да рабочае моладзі, супроць соціял-фашыстых.

Адпраўлены прывітальны тэлеграфы маладым політычнаволеным, што знаходзіцца ў турме ў Парыжы.

ТОКІЙ, 8. Як паведамляюць з Асака, на працягу 6 і 7 верасня там арыштавана калі 30 маладых рабочых па авіяавачанью ў падрыхтоўцы к масавай дэманстрацыі ў дзень МЮД'у.

ВІНА, 9. Орган ЦК аўстрыйскай комуністычнай партыі "Ротэ Фане" паведамляе аб дэманстрацыях, якія адбываліся ў дзень МЮД'у ў розных праўнічых гарадах Аўстрыі.

На сцэне зноу крыж і маўзэр

Рымскі папа выступіў з новай адозвай аб вайсковым паходзе супроць СССР

Пролетарскім штурмам прарываў—адкажам на чаргове карканье імперыялістичных паслугачаў

БЭРЛІН, 6. Як паведамляе левая "Вальтам Абэнд" рымскі папа звярнуўся да ўсіх урадаў "цывілізаваных" краін з заклікам далучыцца да аднага фронту барацьбы супроць СССР.

У папскай адозве ўказваецца, што неабходна звярнуць асаблівую ўвагу на антысавецкую пропаганду ў рабочых раёнах.

Газеты ўсіх кірункаў павінны бесперапынна забяспечвацца адпаведнымі здымкамі і артыкуламі.

Далей, у кожным горадзе Эўропы, Амерыкі і Азіі павінны быць утвораны камітэты дзесянія з прадстаўнікоў ўсіх вызнанін, якія будуть кіраваць антысавецкай кампаніяй.

Масаве беспрацоўне ў Аўстрыі



Чарга беспрацоўных за атрыманьне памашкі на начаг

Перавыконваюць узятыя на сябе ававязкі (Па телефону ад нашага юнкора)

Комсамольцы Барысаўскага р-ну адбіўся выхядзяць 35 проц. хлебазагатавак. Для выканання гэтага учора у 12 пунктах раёну комсамоламі организаваны чырвоныя абоўзы, якія здалі 11000 пудоў хлеба.

Некаторыя сельсаветы, як Мітчанска, здалі замест вызначаных 600 пудоў—1740. Колгас "Шлях Леніна" здаў на карысць індустрыялізации 500 пудоў.

Перафацкая ячейка организавала чырвоныя абоўзы, якія здаў 600 пудоў зборожжа.

Траба адзначыць, што комсамольцы гораду амаль на прызываючыя ѹказы зделалі ў хлебазагатоўках.

Кугель.

Паведамлены

Дом Альвецты. Сенін, 11 гадз. раніцы албудзеца ранішнік для партынага і комсамольскага актыўу. Да клад—Аб становішчы ў Польшчы і Заходній Беларусі". Пасля дакладу—коніэртная частка.

У 8 гадз. вечару дакладаў на тему:—"Папярэдні вынік уборчай кампаниі, ход асенінай сіўбы і хлебанарыхтовак". Білеты па РК КП(б)Б.

Курсы комсамольскага актыву просяць паведаміць на адresa курсаў свае адресы і «есца працы наступных курсантаў выліску 1930 г. Шаціна, Эстрына, Бронштэйна, Фрыдмана, Курчыкі, Нарадзілінскай, Філіпсоу, Ёхітаў, Шаўлінскай, Хазанаў, Р. дкоўская, Шабашоў, Астапенка, Паўлюцкі, Левіна, Сарокін, Газданкі, Штэйбах, Арциюх, Адзярыха, Савіцкая і Варанович.

Загадчык курсаў САДОЎСКІ.

Комсамольска адзінства вячэрнікі комузаў аўбяшчае, што 11-12-га верасня було прызначанае прымовыя іспыты для тых таварышоў, якія не праішлі іспыту ў якіх-нібудзь прычынах.

КК ЦК ЛКСМБ паведамляе, што 14-ІХ у 6 гадз. вечар албудзеца паседжаньне ЦКК на якім будзе ратглядзіца справы т. т. Рольнік І., Каплан Ц., Леанішчанка, Сенік, Буба ся Я., Воранава Я., Серафімовіч (Менск), Пісаўчыкі М., Кацнэльсон С., Авербах Г., Плещчукі А., Нікалаевіч Т.

ВСФКБ паведамляе, што ўсебеларускія народныя сакратары гарадскіх і раённых саветаў фізкультуры прызначаны на 23 верасня пераносіцца на 10 лістапада месец.

Менскі Дзяржархны тэхнікім фізкультуры аўбяшчае, што прыем заяў дзяржарху на паслупленія ў тэхніку працягнется да 25 верасня.

Прыўтыя студэнты забяспечваюцца ці спэцыяльнай і памашкай.

Пачатак заняткаў для 2-га курсу 1 каstryчніка. Усе дакуманты на прыём і к роўзану на адрасу: горад Минск, абонент паштовай скрыні № 65.

Адміністрація.

АДКАЗНЫ РЭДКИТАР—РЭДКЛОСТІЯ

Згублены

— Ком. біл., за № 7488, на Алексейчыка Язэпа Янкава, выд. Мен. Акр. ЛКСМБ.

— Ком. біл., за № 72549, на Грыншмана С. С., выд. Мен. Акр. ЛКСМБ.

— Ком. біл., за № 138371, на Папова К. Х., выд. Бабруйскім Акр. ЛКСМБ.

Галоўлітбел № 599

Галоўнае кіраўніцтва шашэнных і грунтавых дарог і АУТАТРАНСПАРТУ БССР

абвяшчае прыём заяў у Гомельскі

дарожна-будаўнічы тэхнікум

(разгаранаваны III канцэрт чыгуначнай школы)

Прыём на агульных падставах, згодна даведніку НКА.

Часікі студэнтаў забяспечваюцца стыпендыяй і інтернатам.

Заявы прымаюцца да 20 верасня канцэртарый тэхнікуму ў гор. Гомель.

пасёлак "Чырвоны Кастрычнік", будынак чыгуначнай школы.

ГАЛОУД РТРАНС БССР.

Становішча выключна цяжкае.

Траба безадкладна прынціп самыя

расцечныя заходы для забяспечаньня

Барысава лесаматар'яламі і дры

вамі.

Становішча забяспечаньня цяжкай

тракторнай т